

Установа адукацыі  
«БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ТЭХНАЛАГІЧНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ»

**Кафедра машын і апарату  
хімічных і сілікатных вытворчасцяў**

**МАШЫНЫ І АБСТАЛЯВАННЕ ХІМІЧНЫХ  
ВЫТВОРЧАСЦЯЎ І ПРАДПРЫЕМСТВАЎ  
БУДАЎНІЧЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ**

**Метадычныя указанні па выкананні дыпломнага  
праекта для студэнтаў спецыяльнасці 1-36 07 01  
«Машыны і апараты хімічных вытворчасцяў  
і прадпрыемстваў будаўнічых матэрыялаў»**

Мінск 2014

УДК 66.02(075.8)

Разгледжаны і рэкамендаваны да выдання рэдакцыйна-  
выдавецкай радай Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага  
універсітэта.

Складальнікі:  
*П. Я. Вайцяховіч,*  
*П. С. Грэбянчук,*  
*Д. І. Місюля*

Рэцензент  
доктар тэхнічных навук, дацэнт,  
загадчык кафедрай працэсаў і апаратуў  
хімічных вытворчасцяў БДТУ *А. Э. Ляўданскі*

Па тэматычным плане выданняў вучэбна-метадычнай  
літаратуры ўніверсітэта на 2014 год. Паз. 95.

Для студэнтаў спецыяльнасці 1-36 07 01 «Машыны і апараты  
хімічных вытворчасцяў і прадпрыемстваў будаўнічых матэрыялаў»

## **1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ**

Дыпломнае праектаванне з'яўляецца завяршальным этапам навучання студэнтаў у ВНУ, якое праводзіцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі стандартаў вышэйшай адукацыі і вучэбных планаў. Яно заключаецца ў самастойным выкананні інжынерна-тэхнічнай або навукова-даследчай работы ў галінах хімічнай, фармацэўтычнай вытворчасці, вытворчасці будматэрыялаў.

Мэта дыпломнага праектавання – сістэматызацыя, замацаванне і пашырэнне тэарэтычных і практычных ведаў па спецыяльнасці і прымененне гэтых ведаў пры решэнні канкрэтных навуковых, тэхнічных і вытворчых задач, развіццё навыкаў вядзення самастойнай работы і авалоданне методыкай даследавання і эксперыментавання пры решэнні пытанняў, якія распрацоўваюцца ў дыпломнім праекце, высвятленне ступені падрыхтаванасці студэнтаў да самастойнай работы ва ўмовах сучаснай вытворчасці.

Дыпломны праект – самастойная работа студэнта, якая з'яўляецца асновай для прысваення яму кваліфікацыі інжынера-механіка. Да работы над дыпломнім праектам дапускаюцца студэнты, якія не маюць запазычанасцяў, цалкам засвоілі тэарэтычны курс навучання ва ўніверсітэце ў адпаведнасці з навучальным планам.

Тэматыка дыпломніх праектаў разглядаецца на пасяджэнні кафедры і зацвярджаецца саветам факультета. Студэнту даецца права выбару тэмы дыпломнага праекта з тэм, пропанаваных кафедрай з улікам месца правядзення пераддыпломнай практыкі. Акрамя таго, ён можа пропанаваць сваю тэму з аргументаваннем мэтазгоднасці яе распрацоўкі. Тэма дыпломнага праекта прадугледжвае распрацоўку новых канструкцый машын, апаратуў, установак або мадэрнізацыю дзеючага абсталявання з выкарыстаннем навейшых дасягненняў навукі і тэхнікі.

Дыпломны праект базіруецца на матэрыялах канструктарска-тэхналагічнай і перадddyпломнай практыкі, у працэсе праходжання якіх студэнт павінен прымаць удзел у решэнні і распрацоўцы тэхнічных задач, якія з'яўляюцца зыходным матэрыялам для выканання рэальных праектаў.

За прынятую ў дыпломнім праекце решэнні і за правільнасць усіх даных нясе адказнасць студэнт – аўтар дыпломнага праекта.

Подпісы кіраўніка праекта і кансультантаў сведчаць аб выкананні праекта ў патрэбным аб'ёме і ў адпаведнасці з заданнем.

Задачы кіраўніка і кансультантаў праекта – дапамагчы студэнту скласці план выканання работ па дыпломным праектаванні, ажыццяўляць контроль, аказаць дапамогу ў падборы літаратурных і патэнтных матэрыялаў, зарыентаваць студэнтаў на прыняцце правільнага канчатковага тэхнічнага рашэння.

Наведванне студэнтам кансультатыў па дыпломным праектаванні з'яўляецца абязвязковым.

## **1.1. Віды праектаў**

Для студэнтаў спецыяльнасці 1-36 07 01 тэмамі дыпломных праектаў могуць быць:

- праект рэканструкцыі (мадэрнізацыі) дзеючага абсталявання;
- праект новага высокаэфектыўнага, высокапрадукцыйнага абсталявання;
- праект рэканструкцыі ўчастка або ўстаноўкі вытворчасцяў хімічнай, нафтахімічнай, фармацэўтычнай і іншых сумежных галін прамысловасці, а таксама хімічнага машынабудавання;
- праект механізацыі асобных стадый тэхналагічнага працэсу з распрацоўкай аўтаматызаваных механізмаў і робатызаваных комплексаў;
- праект з элементамі навуковых даследаванняў.

Прадугледжваецца выкананне дыпломных праектаў з даследчай часткай. Прадметам такога праекта з'яўляецца распрацоўка лабараторнай устаноўкі і эксперыментальнае даследаванне аптымальных рэжымаў навейшых вузлоў і апаратаў спецыяльнай тэхналогіі.

Кафедра імкненца выдаваць такія тэмы дыпломных праектаў, якія маюць практычнае значэнне і магчымасць выкарыстання вынікаў распрацовак студэнтаў у прамысловасці.

## **1.2. Падрыхтоўка да праектавання**

Заданне па дыпломным праектаванні студэнт атрымлівае не пазней чым за два тыдні да пачатку пераддипломнай практыкі. Замацоўка за студэнтам тэмы дыпломнага праекта праводзіцца па яго пісьмовай заяве і афармлецца па прадстаўленні кафедры загадам рэктара ўніверсітэта.

У адпаведнасці з тэмай дыпломнага праекта кіраўнік выдае студэнту індывідуальнае заданне на перыяд пераддышломнай практыкі па вывучэнні аб'екта і збору матэрыялу да дыпломнага праекта. Задачай студэнта на месцы практыкі з'яўляецца не толькі вывучэнне вытворчасці, асобных працэсаў, але і падбор на прадпрыемстве асноўных навуковых, тэхналагічных і канструктыўных матэрыялаў, якія будуць пакладзены ў аснову праекта. Студэнту таксама выдаецца заданне на дыпломнае праектаванне, складзенае кіраўніком і зацверджанае загадчыкам кафедрай, з указаннем тэрмінаў яго заканчэння.

Пасля праходжання пераддышломнай практыкі студэнту трэба ўдакладніць з кіраўніком аб'ём і склад дыпломнага праекта ў адпаведнасці з матэрыяламі, сабранымі ў працэсе праходжання практыкі, а таксама з вынікамі праведзеных навукова-даследчых работ.

Перад пачаткам выканання дыпломнага праекта студэнт распрацоўвае ўдакладнены каляндарны графік работы на ўесь перыяд з указаннем чарговасці выканання асобных этапаў, узгадняе яго з кіраўніком і падае на зацверджэнне загадчыку кафедры.

Студэнт павінен дакладна выконваць вызначаны графік праектавання. Абарона праектаў студэнтамі, якія не выканалі работу да вызначанага тэрміну, можа быць дазволена праграмам па навучальнай рабоче або рашэннем кафедры пасля разгляду прычын невыканання графіка праектавання. Пры нездавальніячым ходзе дыпломнага праектавання або пры значным адставанні ад каляндарнага графіка выпускуюча кафедра можа прыняць рашэнне аб нядопуску да абароны дыпломніка, які не справіўся з дыпломным заданнем.

### **1.3. Кіраўніцтва дыпломнім праектаваннем**

Кіраўнік дыпломнага праекта:

- выдае заданне па дыпломнім праекце;
- дапамагае студэнту распрацоўваць каляндарны графік работы на ўесь перыяд дыпломнага праектавання;
- рэкамендуе неабходную асноўную літаратуру;
- праводзіць сістэматычныя, прадугледжаныя раскладам кансультациі са студэнтамі;
- правярае выкананыя работы.

У абавязковым парадку студэнт кансультуеца па эксплуатацыі, рамонце і мантажы абсталявання, ахове працы, аўтаматыцы і эканоміцы з адпаведнымі кансультантамі.

Закончаны дыпломны праект, які падпісаны студэнтам і кансультантамі, прадстаўляеца кіраўніку. Пасля прагляду і адабрэння дыпломнага праекта кіраўнік падпісвае яго і разам з пісьмовым водгукам падае на разгляд рабочай камісіі, якая прызначаеца з ліку выкладчыкаў кафедры. Рабочая камісія дае заключэнне па змесце і аб'ёме выкананай работы і вырашае пытанне аб допуску студэнта да абароны.

Загадчык кафедры і дэканат накіроўваюць дыпломны праект вядучаму спецыялісту ў дадзенай вобласці на рэцэнзіраванне. Пасля атрымання рэцэнзіі студэнт перадае дыпломны праект сакратару Дзяржаўной экзаменацыйнай камісіі і абараняе яго ў назначаны тэрмін.

#### **1.4. Абарона дыпломнага праекта**

Абарона дыпломнага праекта праводзіцца на адкрытым пасяджэнні Дзяржаўной экзаменацыйнай камісіі (ДЭК). На пасяджэнне ДЭК прадстаўляюцца:

- тлумачальная запіска дыпломнага праекта;
- чарцяжы і графічны матэрыял;
- асабістая картка студэнта з выпіскай з навучальнага плана аб адзнаках, атрыманых падчас здачи экзаменаў;
- пісьмовае заключэнне рэцэнзента на дыпломны праект;
- водгук кіраўніка дыпломнага праекта;
- грамадска-вытворчая характарыстыка (для студэнтаў завочнага факультета).

Чарцяжы і графічны матэрыял спачатку развешваюцца ў зале пасяджэння ДЭК на спецыяльных падрамніках. Перад абаронай сакратар перадае тлумачальную запіску і іншыя дакументы старшыні ДЭК, пасля чаго дыпломнік атрымлівае слова для даклада. У сваім паведамленні (працягласцю да 15 хвілін) студэнт павінен сформуляваць мэту і задачы дыпломнага праекта, коротка расказаць аб тэхналагічнай схеме працэсу, растлумачыць апаратурнае афармленне працэсу і метады разліку асноўных машын і апарату. Трэба дакладна расказаць аб новаўвядзеннях, якія ёсць ў праекце, аб магчымасці рэальнага ўвасаблення на практицы працэсу, які

прапануеца, або асобных апаратаў і вузлоў. Даклад заканчваецца тэхніка-эканамічнай ацэнкай праекта з абавязковым адлюстраваннем эканамічнай эфектыўнасці ад укаранення прапаноў.

Пасля даклада члены ДЭК і ўсе прысутныя падчас абароны задаюць пытанні па тэме дыпломнага праекта. Затым сакратар ДЭК зачытвае рэцэнзію на дыпломны праект, водгук кіраўніка і харкторыстыку. Старшыня прадстаўляе слова дыпломніку для адказу на заўвагі рэцэнзента.

На адкрытым пасяджэнні ДЭК абмяркоўваюцца вынікі абароны і выносіцца адзнака работы студэнта і абароны праекта. Рашэнне аб адзнацы прымаецца большасцю галасоў, а ў выпадку роўнага раздзялення галасоў вырашальным з'яўляецца голас старшыні ДЭК.

Затым на адкрытым пасяджэнні старшыня ДЭК аб'яўляе вынікі абароны, фармулюе свае заўвагі аб выніках пасяджэння ДЭК, віншуе студэнтаў, якія скончылі вучобу ва ўніверсітэце, і абвешчае аб прысваенні ім кваліфікацыі.

## **2. ЗМЕСТ ДЫПЛОМНАГА ПРАЕКТА**

Дыпломны праект павінен адпавядцаць заданню, выдадзенаму кафедрай, і складацца з дзвюх частак: тлумачальнай запіскі і графічнай часткі (камплекта праектна-канструктарскіх дакументаў і (або) графічнага (ілюстрацыйнага) матэрыялу.

### **2.1. Змест тлумачальнай запіскі**

Структура і афармленне тлумачальнай запіскі павінны адпавядцаць агульным патрабаванням АСКД да тэкстовых дакументаў [1] і стандарту арганізацыі [2].

Агульны аб'ём тлумачальнай запіскі (з улікам дадаткаў) павінен быць 80–100 старонак машынапіснага тэксту. Тлумачальная запіска выконваецца на лістах белай паперы фармата А4 па ДАСТ 2.301–68 [3].

Агульныя патрабаванні да тлумачальнай запіскі дыпломнага праекта:

- выразнасць і лагічная паслядоўнасць выкладання матэрыялу;
- пераканаўчая аргументацыя, сціслаць і яснасць фармулёвак, якія выключаюць неадназначнасць тлумачэння;
- канкрэтнасць выкладання вынікаў, доказаў і высноў.

Тлумачальная запіска дыпломнага праекта павінна ў кароткай і выразнай форме раскрываць творчую задуму праекта і ў лагічнай паслядоўнасці выкладаць змест выконваемага праекта, вынікі разлікаў, даследаванняў, апісанне тэхналагічных працэсаў і іншыя неабходныя матэрыялы ў адпаведнасці са спецыфічай выконваемага дыпломнага праекта. Неабходна сачыць за адзінствам тэрміналогіі, умоўных скарачэнняў і сімвалуў. Варта пазбягаць шматслоўных расплывістых фармулёвак і апісанняў, выкарыстання без асаблівай неабходнасці іншамоўных слоў і тэрмінаў.

Змест тлумачальнай запіскі вызначаецца тэмай дыпломнага праекта.

Тлумачальная запіска дыпломнога праектаў без даследчай часткі складаецца ў наступнай паслядоўнасці:

- тытульны ліст;
- заданне на дыпломнага праектаванне;
- рэферат (на дзвюх мовах);
- змест;
- азначэнні, абазначэнні і скарачэнні (пры неабходнасці);
- уводзіны;

- тэхналогія і абсталяванне вытворчасці;
- аб'ект рэканструкцыі (мадэрнізацыі);
- разлік і канструяванне машины (апарата);
- эксплуатацыя і рамонт машины (апарата);
- аўтаматызацыя і электрапрывад;
- мерапрыемствы по ахове працы і бяспечныя жыццядзейнасці;
- эканамічны раздзел;
- заключэнне;
- спіс графічнага (ілюстрацыйнага) матэрыялу;
- спіс выкарыстанай літаратуры;
- дадаткі (пры неабходнасці).

**Тытульны ліст** з'яўляецца першай старонкай тлумачальнай запісکі і афармляецца ў адпаведнасці са стандартам арганізацыі [2]. На тытульным лісце павінны быць указаны назва тэмы, прозвішча і ініцыялы дыпломніка, вучоная ступень, вучонае званне, пасада і ініцыялы і прозвішчы кіраўніка дыпломнага праекта ў адпаведнасці з загадам рэктара БДТУ, кансультантаў па асобных раздзелях праекта, нормакантралёра, вучоная ступень, вучонае званне і ініцыялы і прозвішчы загадчыка кафедры, на якой выконваецца дыпломны праект, і старшыні ДЭК. Прыклад афармлення тытульнага ліста прыведзены ў дадатку 1.

**Заданне на дыпломнае праектаванне** афармляецца на стандартным бланку, прыведзеным у стандарце арганізацыі [2] і падпісваецца кіраўніком, дыпломнікам і зацвярджаецца загадчыкам кафедры.

Заданне на дыпломнае праектаванне павінна ўключаць:

- тэму праекта;
- тэрмін здачи дыпломнага праекта;
- зыходныя дадзеныя да праекта;
- змест тлумачальнай запіскі праекта;
- пералік графічнага матэрыялу;
- календарны план выканання этапаў і ўсяго праекта ў цэлым.

У заданні на дыпломнае праектаванне павінны быць указаны ініцыялы і прозвішчы кансультантаў па асобных раздзелях праекта і нормакантралёра. Заданне на дыпломнае праектаванне пры нумарацыі старонак лічыцца адной старонкай. Прыклад афармлення задання прыведзены ў дадатку 2.

**Рэферат** у кароткай форме адлюстроўвае асноўны змест дыпломнага праекта і павінен быць напісаны на мове складання

тлумачальнай запіскі і на адной з іншаземных моў, якую вывучаў студэнт.

Рэферат павінен утрымліваць паслядоўна размешчаныя пасля загалоўка «Рэферат»:

- звесткі аб аб’ёме тлумачальнай запіскі, колькасці малюнкаў (ілюстрацый), табліц, выкарыстаных літаратурных крыніц і дадаткаў;
- пералік ключавых слоў;
- тэкст рэферата;
- звесткі аб аб’ёме графічнага і (або) ілюстрацыйнага матэрыялу.

Загаловак «Рэферат» запісваецца малымі літарамі акрамя першай вялікай сіметрычна тэксту.

Усе рубрыкі рэферата запісваюцца ў выглядзе асобных абзацаў. Пры адсутнасці ў тлумачальнай запісцы табліц і дадаткаў звесткі аб іх у рэфераце не прыводзяцца.

Пералік ключавых слоў запісваецца з пачатку радка без абзацнага водступу і павінен утрымліваць ад 5 да 15 слоў або словазлучэнняў з тлумачальнай запіскі, якія ў найбольшай меры харектарызуюць яе змест. Ключавыя слова запісваюцца ў назоўным склоне вялікімі літарамі праз коску. Перанос слоў (словазлучэнняў) у пераліку ключавых слоў не дапускаецца. Кропка ў канцы пераліку ключавых слоў не ставіцца.

Тэкст рэферата павінен адлюстроўваць:

- аб’ект даследавання або распрацоўкі;
- мэту праекта;
- вынікі работы;
- асноўныя канструкцыйныя, тэхналагічныя, тэхніка-эксплуатацыйныя і тэхніка-эканамічныя харектарыстыкі аб’екта;
- ступень укаранення або рэкамендацыі па ўкараненні з указаннем вобласці прымянея;
- эканамічную эфектыўнасць або значнасць праекта, у тым ліку сацыяльную.

Звесткі аб аб’ёме графічнага і (або) ілюстрацыйнага матэрыялу неабходна прыводзіць у пераліку на лісты фармату А1 па ДАСТ 2.301–68 [3].

Аб’ём рэферата павінен складаць не болей за адну старонку тэксту. Прыклад афармлення рэферата прыведзены ў дадатку 3.

Ва **ўводзінах** апісваюцца стан і агульныя задачы галіны. Даецца кароткая харектарыстыка прадпрыемства, паказваюцца наменклатура і аб’ёмы выпускаемай прадукцыі. Прыводзяцца фактары, якія стрымліваюць павышэнне прадукцыйнасці і эфектыўнасці

вытворчасці. Фармулюеца мэта дыпломнага праекта. Аб'ём уводзін 1,5–2 с.

Раздел «Тэхналогія і аbstаляванне вытворчасці» носіць чыста апісальны хараکтар і ўключае два падраздзелы: «Тэхналогія вытворчасці» і «Аbstаляванне вытворчасці».

У першым падраздзеле прыводзіцца тэхналагічная схема і даецца яе апісанне, указваюцца сыравінныя матэрыялы, асноўныя стады вытворчасці і тэхналагічныя параметры. Звычайна тэхналагічная схема цалкам даволі аб'ёмная, таму апісваецца не ўся схема, а тая стадыя, да якой адносіцца аб'ект праектавання. Аб'ем гэтага падраздзела не перавышае 10 с.

У другім падраздзеле даецца харарактыстыка асноўнага і дапаможнага аbstалявання, выкарыстанага для ажыццяўлення дадзенага тэхналагічнага працэсу, якая ўключае марку, асноўныя габарыты, прадукцыйнасць, магутнасць прывада і г. д. Для асноўнага аbstалявання абавязкова наяўнасць канструкцыйных схем. Параметры дапаможнага аbstалявання мэтазгодна звесці ў асобную табліцу. Аб'ем дадзенага падраздзела не перавышае 10 с.

Раздел «Аб'ект рэканструкцыі (мадэрнізацыі)», як правіла, уключае наступныя падраздзелы:

– будова і прынцып дзеяння мадэрнізуемай (рэканструіруемай) машины (апарата) або ўстаноўкі. Падрабязна апісваецца прызначэнне, будова і прынцып дзеяння мадэрнізуемай (рэканструіруемай) машины (апарата) або ўстаноўкі, даецца крытычны аналіз (паказваюцца недахопы ў работе). Апісанне суправаджаецца кінематычнымі схемамі, эскізамі асобных вузлоў;

– асноўныя накірункі мадэрнізацыі (рэканструкцыі). На падставе вывучэння навукова-тэхнічнай і патэнтнай літаратуры складаецца аналітычны агляд па дадзеным накірунку развіцця тэхнікі. Прыводзіцца некалькі варыянтаў найбольш дасканальных тэхнічных рашэнняў, якія дапаўняюцца пропановамі аўтара праекта. Асаблівасці новых конструкцый тлумачаецца схемамі, эскізамі. Даецца крытычны аналіз работы кожнай конструкцыі;

– аргументаванне мадэрнізацыі (рэканструкцыі). У дадзеным падраздзеле на аснове крытычнага аналізу, які быў зроблены ў папярэднім падраздзеле, неабходна выбраць адзін канчатковы варыянт новага тэхнічнага рашэння і прыняць яго за аснову пры далейшай распрацоўцы дыпломнага праекта. Гэта асноўная ідэя дыпломнага праекта, якую студэнт павінен абараніць перад Дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіяй. У сувязі з гэтым у дадзеным

падраздзеле неабходна выразна высветліць і паказаць усе перавагі гэтага тэхнічнага рашэння. У далейшым пры разліку і канструяванні максімум увагі надаецца гэтаму новаму тэхнічнаму рашэнню.

Аб'ём дадзенага раздзела павінен складаць 15–25 с.

Раздзел **«Разлік і канструяванне машины (апарата)»** павінен складаецца з двух падраздзелаў: «Эксплуатацыйны (тэхналагічны) разлік» і «Трываласны разлік» мадэрнізуемай машины ці апарата.

Пры мадэрнізацыі (рэканструкцыі) машины прыводзіцца эксплуатацыйны разлік, а пры мадэрнізацыі апаратаў – тэхналагічны разлік.

Пры мадэрнізацыі (рэканструкцыі) машины эксплуатацыйны разлік выконваецца ў наступнай паслядоўнасці:

- вызначэнне прадукцыйнасці машины па габарытных памерах і размерах вырабу;
- вызначэнне хуткасці руху рабочага органа;
- разлік магутнасці прывада, якая затрачваецца на правядзенне працэсу;
- папярэдні выбар рухавіка;
- кампаноўка кінематычнай схемы (варта выкарыстоўваць сучасныя схемы);
- вызначэнне перадатковых лікаў кожнай ступені і сумарны перадатковы лік;
- разлік каэфіцыента карыснага дзеяння прывада;
- канчатковы падбор рухавіка.

Пры мадэрнізацыі (рэканструкцыі) апаратаў тэхналагічны разлік павінен утрымліваць:

- разлік прадукцыйнасці апарата па габарытных памерах;
- разлік матэрыяльнага і цеплавога балансаў апарата (устаноўкі);
- вызначэнне аптымальнай хуткасці руху рабочага асяроддзя;
- разлік гідраўлічнага супраціўлення апарата;
- разлік і падбор дапаможнага абсталявання (гарэлак, помпаў, вентылятараў, кампрэсараў) – пры неабходнасці.

Трываласны разлік машины (апарата) у першую чаргу прыводзіцца для рабочага органа і дэталяў мадэрнізуемага вузла і павінен утрымліваць:

- вызначэнне нагрузкі і віду нагружэння;
- аргументаванне выбару канструкцыйнага матэрыялу;
- аргументаванне выбару дапушчальнага напружання;
- вызначэнне небяспечных перасекаў па пабудаваных эпюрах;

- разлік на трываласць (вызначэнне дыяметра, нумара профілю, таўшчыні ліста і падбор стандартнага);
- праверка на трываласць (у канструкцыях, дзе ўлічвалася маса самога разліковага элемента).

Тыпавымі дэталямі і вузламі для разліку могуць быць апоры і апорныя металаканструкцыі, валы, восі, рычагі, рабочыя органы машын, абечайкі, фланцы і г. д. Разлік валоў і восяў абавязкова дапаўняецца разлікам і выбарам падшыпнікаў. Пры выкананні трываласнага разліку выкарыстоўваюцца тыпавыя методыкі курсаў «Механіка матэрыялаў і канструкцый», «Дэталі машын», «Разлік і канструйванне машын і агрэгатаў». Пералік дэталяў для абавязковага разліку ўзгадняецца з кіраўніком праекта.

Пры разліках неабходна выкарыстоўваць вылічальную тэхніку і сучасныя метады аптымізацыі канструкцыйных рашэнняў. Разлікі павінны супраджацца тлумачальным графічным матэрыялам: эскізамі ці разліковымі схемамі, эпюрамі пры разліку валоў і восяў, планамі хуткасцяў і паскарэнняў пры разліку механізмаў.

Пасля завяршэння асноўных разлікаў выконваецца кампаноўка мадэрнізумага вузла. Пры гэтым неабходна кіравацца асноўнымі прынцыпамі канструйвання і імкнунга да максімальнай уніфікацыі дэталяў, вузлоў, канструкцыйных элементаў.

Аб'ём дадзенага раздзела павінен складаць 15–20 с.

Раздел **«Эксплуатацыя і рамонт машыны (апарата)»** павінен уключаць наступныя падраздзелы:

- апісанне канструкцыі машыны (апарата) па рамонтных вузлах. Трэба ахарактарызаваць канструкцыйныя асаблівасці машыны (апарата) і коратка апісаць асобныя вузлы. У першую чаргу неабходна звярнуць увагу на вузлы і дэталі, якія хутка зношаюцца;

- асноўныя спецыфічныя работы, якія выконваюцца пры тэхнічным абслугоўванні, бягучым і капітальным рамонтах абсталявання. Прыводзіцца пералік работ, якія выконваюцца пры тэхнічным абслугоўванні, потым – пры бягучым рамонце і далей – пры капітальным рамонце машыны (апарата). Пры гэтым трэба прывесці дапаможнае абсталяванне, інструменты і прыстасаванні, якія выкарыстоўваюцца пры правядзенні адзначаных работ;

- кантрольна-рэгуляровачныя работы. Прыводзіцца пералік вузлоў, асобныя параметры якіх кантралююцца ці рэгулююцца. Трэба паказаць, што, як і якімі прыборамі, інструментамі ці прыстасаваннямі рэгулюецца і кантралюеца;

– распрацоўка графіка планава-папераджальнаага рамонту (ППР). Разлічваецца колькасць бягучых, капітальных рамонтаў і тэхнічных абслугоўванняў спачатку для міжрамонтнага перыяду, потым для аднаго года з ужываннем каэфіцыента выкарыстання абсталявання. Складаецца графік ППР у выглядзе табліцы;

– распрацоўка сеткавага графіка капітальнага рамонту. Прыводзіцца пералік работ, якія праводзяцца пры капітальным рамонце выбранага тыпу абсталявання, у выглядзе сеткавага графіка. На графіку работы адлюстроўваюцца ў выглядзе ліній са стрэлкамі, падзеі – у выглядзе кружкоў з лічбамі;

– распрацоўка схемы (тэхналагічнай карты) мантажу (дэмантажу) абсталявання. Пры распрацоўцы схемы мантажу (дэмантажу) абсталявання разлічваюцца грузападымальнае абсталяванне і такелажныя прыстасаванні. Пры распрацоўцы тэхналагічнай карты прыводзіцца пералік работ, якія праводзяцца пры мантажы (дэмантажы) выбранага тыпу абсталявання, паслядоўнасць выканання мантажных (дэмантажных) аперацый, пералік інструмента і прыстасаванняў, якія выкарыстоўваюцца пры мантажы (дэмантажы), і іншыя параметры. Разлічваецца працаёмкасць і працягласць мантажных (дэмантажных) тэхналагічных аперацый;

– разлік параметраў тэхналагічных аперацый рамонту (аднаўлення) дэталяў. Прыводзіцца разлік, у першую чаргу, асноўнага часу, які неабходны для выканання асобных тэхналагічных аперацый аднаўлення дэталей, а таксама разлік дапаможнага, прыбавачнага і штучнага часу. Выбіраюцца з дапаможнікаў ці разлічваюцца тэхналагічныя рэжымы механічнай, тэрмічнай апрацоўкі, зваркі і іншыя;

– распрацоўка схемы і карты змазкі. Складаецца схема і карта змазкі машыны ці яе асобнага вузла. Карта змазкі прыводзіцца ў выглядзе табліцы;

– магчымыя няспраўнасці ў рабоче абсталявання і методы іх ліквідацыі. У выглядзе табліцы прыводзіцца пералік няспраўнасцяў, магчымых прычын і спосабаў іх ліквідавання.

Аб'ём дадзенага раздзела павінен складаць 10–15 с.

У раздзеле «**Аўтаматызацыя і электрапрывад**», аб'ёмам 10–15 с., могуць вырашацца дзве задачы: аўтаматызацыя тэхналагічнай устаноўкі ці распрацоўка аўтаматызаванага электрапрывада машыны. Першая задача вырашаецца ў тым выпадку, калі ў дыпломным праекце распрацоўваецца ці мадэрнізуецца агрэгат з вялікай колькасцю тэхналагічных параметраў, якія падлягаюць контролю і

рэгуляванню. Аўтаматызаваны электрапрылад распрацоўваецца для зноў праектаваных ці мадэрнізуемых машын.

Пры аўтаматызацыі ўстаноўкі разглядаюцца наступныя пытанні:

1) абгрунтаванне і выбар параметраў, якія падлягаюць контролю і рэгуляванню;

2) выбар прыбораў аўтаматычнага контролю і рэгулявання;

3) распрацоўка і апісанне функцыянальнай схемы аўтаматызацыі.

Прыступаючы да праектавання аўтаматызаваных электрапрыладаў, неабходна вырашыць наступныя пытанні:

1) усталяваць род току, велічыню наміналнага напружання, часціню току сілкавальнай сеткі;

2) скласці нагрузкочны графік рэжыму работы і характеристыку выкананых прывадаў і ўмоў іх работы;

3) вызначыць спосаб злучэння электратарухавіка з рабочым органам;

4) вызначыць хуткасць кручэння (перасоўвання) рабочых органаў (плыўнае, ступеністое рэгуляванне з цвёрдай ці мяккай характеристыкай), усталяваць дыяпазон рэгулявання;

5) выбраць апаратуру кіравання;

6) распрацаваць і апісаць прынцыповую схему кіравання прывадам.

З наяўных варыянтаў, у першую чаргу, варта разгледзець ужыванне найболей простых каротказамкнутых рухавікоў. Схемы электрапрылада выконваюцца ў адпаведнасці са стандартам [4].

Падрабязная методыка па напісанні дадзенага раздзела прыведзена ў вучэбна-методычным дапаможніку [5].

Раздел «Мерапрыемствы па ахове працы і бяспечы жыццядзейнасці» складаецца з двух падраздзелаў: «Мерапрыемствы па ахове працы» і «Мерапрыемствы па бяспечы жыццядзейнасці».

Падраздел «Мерапрыемствы па ахове працы» павінен уключаць наступныя пункты: «Аналіз небяспечных і шкодных вытворчых фактараў», «Ацэнка адпаведнасці распрацоўваемага (мадэрнізуемага) абсталявання (машыны) патрабаванням бяспекі і эрганомікі», «Інжынерныя рашэнні па забеспячэнні бяспекі распрацоўваемага (мадэрнізуемага) абсталявання (машыны)», «Інструкцыя па ахове працы пры работе на распрацоўваемым (мадэрнізуемым) абсталяванні (машыне)».

Падраздел «Мерапрыемствы па бяспечы жыццядзейнасці» павінен уключаць наступныя пункты: «Аналіз небяспекі ўздзеяння ўдарнай хвалі, паражальных фактараў на тэхнолагічнае абсталяванне,

будынкі і збудаванні і персанал аб'екта, а таксама ацэнка маштабаў іх праявы», «Інжынерныя мерапрыемствы па абароне персаналу аб'екта ў НС», «Ацэнка ступені магчымага разбурэння (хімічнага забруджвання) аб'екта і спосабы павышэння ўстойлівасці доследных элементаў».

Падрабязная методыка па зборы матэрыялу і напісанні дадзенага раздзела (агульныя патрабаванні да афармлення, структура, змест) прыведзена ў вучэбна-метадычным дапаможніку [6].

Аб'ём дадзенага раздзела павінен складаць 10–15 с.

**«Эканамічны раздзел»** павінен даваць эканамічнае абгрунтаванне дыпломнага праекта. Для гэтага неабходна вызначыць эканамічную мэтазгоднасць распрацоўкі і ўкаранення ў вытворчасць новых канструкцый машын (апаратаў) або рэканструкцыі (мадэрнізацыі) дзеючых. Эканамічная мэтазгоднасць гэтых рашэнняў вызначаецца ўзорунем рэнтабельнасці капітальных укладанняў або тэрмінам іх акунасці. Для гэтага неабходна разлічыць:

- 1) капітальныя выдаткі на стварэнне новай машыны (апарата) або рэканструкцыю (мадэрнізацыю) дзеючай;
- 2) эксплуатацыйныя выдаткі па гэтых аб'ектах;
- 3) паказчыкі эканамічнай эфектыўнасці.

Ва ўмовах частага змянення цэн для забеспечэння супастаўнасці вартасных паказчыкаў мэтазгодна разлічваць капітальныя і эксплуатацыйныя выдаткі па параўнальным і праектаваных варыянтах, а пры рэканструкцыі (мадэрнізацыі) – эксплуатацыйныя выдаткі да і пасля рэканструкцыі (мадэрнізацыі) па адзіных дзеючых цэнах і тарыфах.

Падрабязная методыка разліку капітальных і эксплуатацыйных выдаткі, а таксама паказчыкаў эканамічнай эфектыўнасці прыведзена ў метадычных указаннях [7].

Аб'ём дадзенага раздзела павінен складаць 10–15 с.

У **заключенні** падводзіцца вынік усёй працы, выкананай у дыпломнім праекце. Заключэнне складаецца ў той паслядоўнасці, у якой напісана тлумачальная запіска. У канцы заключэння па кожным эканамічным паказчыку паслядоўна неабходна адзначыць, на колькі працэнтаў ён павышаецца або паніжаецца па праекце (пасля рэканструкцыі або мадэрнізацыі), параўнаць разлічаны працэнт рэнтабельнасці капітальных укладанняў з фактычнай рэнтабельнасцю гэтай вытворчасці і зрабіць выснову аб мэтазгоднасці ўкаранення праектаванай машыны (апарата) у вытворчасць або рэканструкцыі

(мадэрнізацыі) існуючай. Заключэнне рэкамендуецца выконваць у выглядзе выразна выкладзеных асобных пунктаў аб'ёмам 1,5–2 с.

Асобным раздзелам прыводзіцца «**Спіс графічнага (ілюстрацыйнага) матэрыялу**». Пералік графічнага (ілюстрацыйнага) матэрыялу ўтрымлівае пералік усіх чарцяжоў, схем, графікаў, табліц з указаннем шыфру, назвы і аб'ёму ў лістах.

**Спіс выкарыстанай літаратуры** ўключае ўсе літаратурныя крыніцы (кнігі, часопісныя артыкулы, апісанні вынаходстваў, стандарты, метадычныя ўказанні), скарыстанныя пры афармленні тлумачальнай запіскі. Спіс складаецца ў тым парадку, у якім літаратурныя крыніцы згадваюцца ў тэксле ў адпаведнасці са стандартам арганізацыі [2]. Па ходзе тэксту павінны прыводзіцца спасылкі на гэтыя крыніцы.

У **дадатках** змяшчаюцца табліцы з разлікамі і эксперыментальнымі дадзенымі і іншыя дапаможныя матэрыялы.

## **2.2. Змест графічнай часткі**

Графічная частка дыпломнага праекта прадстаўляеца ў выглядзе плакатаў, чартяжоў, табліц, выкананых на лістах фармату А1 у адпаведнасці з агульнымі патрабаваннямі АСКД да чартяжоў [8] і стандарту арганізацыі [2].

Аб'ём графічнай часткі вызначаецца тэмай дыпломнага праекта і павінен складаць 10–14 лістоў фармату А1.

Графічны матэрыял павінен уключаць наступныя чарцяжы і схемы:

- 1) тэхналагічнае схема вытворчасці – 1 ліст;
- 2) зборачныя чарцяжы мадэрнізуемай машыны (апарата) – 1–3 лісты;
- 3) зборачныя чарцяжы новых або мадэрнізуемых вузлоў – 2–3 лісты;
- 4) чарцяжы дэталяў новых або мадэрнізуемых вузлоў – 2–3 лісты;
- 5) схему (тэхналагічную карту) мантажу (дэмантажу) абсталявання або тэхналагічную карту рамонту (аднаўлення) дэталі – 1 ліст;
- 6) функцыянальную (або прынцыповую) схему аўтаматызацыі – 1 ліст;
- 7) зборную табліцу тэхніка-эканамічных паказчыкаў – 1 ліст.

Тэхналагічнае схема выконваецца ў выглядзе спрошчаных контураў машын і агрэгатаў, злучаных паміж сабой лініямі сувязі са

стрэлкамі. Усім элементам схемы прысвойваецца нумар. Пазначэнні і найменні зводзяцца ў табліцу пераліку элементаў схемы.

Зборачныя чарцяжы распрацоўваюцца на новыя або мадэрнізуемыя апараты і вузлы, а таксама і тыя вузлы, на якія ў тлумачальнай запісцы выкананы разлікі. Зборачныя чарцяжы вузлоў павінны ўтрымліваць неабходную колькасць выглядаў, разрэзаў. На іх прастаўляюцца спалучаныя і ўсталявальныя памеры, прыводзяцца тэхнічныя патрабаванні. Да зборачнага чарцяжа складаецца поўная спецыфікацыя.

Пры распрацоўцы чарцяжу дэталяў неабходна імкнуцца да поўнай дэталіроўкі новага ці мадэрнізуемага вузла. Чарцяжы дэталяў павінны ўтрымліваць такую колькасць выглядаў, разрэзаў, перасекаў, якая неабходна для іх вырабу. На чарцяжах дэталяў прастаўляюцца памеры з допускамі, паказваюцца шурпатасці паверхні, допускі на адхіленні формы і размяшчэння, прыводзяцца тэхнічныя патрабаванні для вырабу.

Схема мантажу (дэмантажу) абсталявання павінна ўтрымліваць узаемнае размяшчэнне машыны (апарата) і грузападымальнага абсталявання, схему страпоўкі машыны (апарата), спецыфікацыю грузападымальнага абсталявання і матэрыялаў, паслядоўнасць выканання аперацый па мантажу (дэмантажу) машыны (апарата). Тэхналагічныя карты мантажу (дэмантажу) абсталявання і рамонту (аднаўлення) дэталі прыводзяцца ў выглядзе табліцы.

Пры аўтаматызацыі тэхналагічнай устаноўкі распрацоўваецца функцыянальная схема аўтаматызацыі. Прывёты, сродкі аўтаматызацыі, электрычныя прылады і элементы вылічальнай тэхнікі на функцыянальных схемах аўтаматызацыі паказваюцца ў адпаведнасці з ДАСТ 21.404–85 [9].

Пры распрацоўцы аўтаматызаванага электрапрывада машыны выконваецца прынцыповая электрычная схема (ПЭС). Графічныя абазначэнні элементаў ПЭС павінны адпавядаць патрабаванням ДАСТ 2.721–74 «Абазначэнні ўмоўныя ў графічных схемах. Абазначэнні агульнага прымянення» [10] і ДАСТ 2.755–87 «Абазначэнні ўмоўныя ў графічных схемах. Прыстасаванні камутацыйныя і контактныя злучэнні» [11]. Усе элементы ПЭС павінны мець пазіцыйнае абазначэнне ў адпаведнасці з ДАСТ 2.710–81 «Абазначэнні ўмоўныя літарна-лічбавыя, якія выкарыстоўваюць на электрычных схемах» [12].

Зборная табліца тэхніка-эканамічных паказчыкаў выконваецца без выканання патрабаванняў АСКД, штамп формы 1 вычэрчваецца на зворотным боку ліста.

### **2.3. Асаблівасці дыпломнага праекта з даследчай часткай**

У рамках дыпломнага праектавання студэнты могуць праводзіць эксперыментальныя даследаванні новых машын і агрэгатаў з мэтай вызначэння аптымальнага варыянта канструкцыі, аптымальных параметраў і канструктыўных памераў. Мэтай эксперымантаў можа быць таксама даследаванне нейкіх параметраў існуючай машыны для ўдасканалення яе методыкі разліку.

Да моманту непасрэднага выканання дыпломнага праекта навуковая работа студэнта можа быць цалкам завершана ці скончыцца толькі на пошукавай стадыі. У сувязі з гэтым будзе адразнівацца і структура дыпломнага праектаў. У першым выпадку эксперыментальныя дадзеныя павінны быць скарыстаны для разліку і праектавання прамысловай машыны, а ў другім – для разліку і праектавання лабараторнага ўзору і эксперыментальнай устаноўкі.

Для дыпломнага праектаў з даследчай часткай у тэксце рэферата пасля мэты работы варта дадаткова пазначыць метад або метадалогію выконваемай даследчай работы.

У тлумачальнай запісцы дыпломнага праектаў з даследчай часткай замест раздзела «Эксплуатацыя і рамонт» уводзіцца раздзел «Эксперыментальныя даследаванні машыны (апарата)», які змяшчаецца адразу пасля раздзела «Тэхналогія і абсталяванне вытворчасці». Ён павінен уключаць наступныя падраздзелы: аб'ект даследавання, эксперыментальная ўстаноўка і методыка правядзення доследаў; аналіз вынікаў даследаванняў.

У першым падраздзеле прыводзіцца схемы доследных прылад, паказваюцца асноўныя памеры лабараторных узоруў, даецца кароткае апісанне прылады, прынцыпу дзеяння.

У другім падраздзеле прыводзіцца схема эксперыментальнай устаноўкі з кантрольна-вымяральнымі прыборамі, апісваецца прынцып яе работы, паказваюцца асноўныя тэхналагічныя параметры. Апісваецца методыка правядзення доследаў з указаннем прыбораў, параметраў і методыкі апрацоўкі эксперыментальных дадзеных.

У апошнім падрадзеле праводзіцца аналіз вынікаў даследаванняў. Тут змяшчаюцца графікі, табліцы з эксперыментальнымі дадзенымі і даецца крытычны аналіз атрыманых залежнасцяў. Лагічным за-

вяршэннем падраздзела павінен стаць выбар аптымальных параметраў і памераў і рэкамендацыі для праектавання.

Пасля эксперыментальнай часткі прыводзіцца разлік прамысловай ці лабараторнай машыны. Паслядоўнасць астатніх раздзелаў такая ж, як у тлумачальнай запісцы без эксперыментальнай часткі.

У эканамічным раздзеле прыводзіцца разлік кошту вырабу эксперыментальнай устаноўкі.

Графічны матэрыял дыпломнага праекта з эксперыментальнай часткай прыкладна напалову павінен складацца з плакатаў, якія змяшчаюць інфармацыю пра эксперыментальныя даследаванні. Плакаты ўключаюць:

- 1) схемы доследных канструкцый – 1 ліст;
- 2) схему эксперыментальнай устаноўкі з контрольна-вымяральнымі прыборамі – 1 ліст;
- 3) вынікі даследаванняў (графікі, табліцы, разліковыя формулы) – 2–4 лісты.

Астатнюю частку графічнага матэрыялу будуць складаць зборачныя чарцяжы і чарцяжы дэталяў прамысловай ці лабараторнай машыны (апарата або агрэгата), зборная табліца тэхніка-еканамічных паказчыкаў.

ДАДАТАК 1  
МИНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Установа адукацыі «БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ  
ТЭХНАЛАГІЧНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ»

Факультэт Хімічнай тэхналогіі і тэхнікі

Кафедра Машыны і апараты хімічных і сілікатных вытворчасцяў

Спецыяльнасць 1-36 07 01 Машыны і апараты хімічных  
вытворчасцяў і прадпрыемстваў будаўнічых матэрыялаў

Спецыялізацыя 1-36 07 01 02 Машыны і абсталяванне  
прадпрыемстваў будаўнічых матэрыялаў і вырабаў

**ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА  
ДА ДЫПЛОМНАГА ПРАЕКТА ПА ТЭМЕ:**

Мадэрнізацыя пракатнай машыны ў вытворчасці  
арміраванага шкла

Дыпломнік \_\_\_\_\_ А. П. Васілеўскі

Кіраўнік \_\_\_\_\_ к.т.н., дац. А. А. Данілевіч

Загадчык кафедры \_\_\_\_\_ д.т.н., праф. В. П. Кавалёнак

Кансультанты: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ к.т.н., дац. У. І. Корзун  
(эксплуатацыя і рамонт)

\_\_\_\_\_ ас. М. А. Якімовіч  
(аўтаматызацыя)

\_\_\_\_\_ ст. выкл. Д. К. Жураўскі  
(ахова працы і БЖД)

\_\_\_\_\_ ас. Т. М. Ігнатава  
(эканамічны раздзел)

Нормакантралёр \_\_\_\_\_ к.т.н., ст. выкл. С. К. Паноў

Дыпломны праект абаронены з адзнакай \_\_\_\_\_

Старшыня ДЭК \_\_\_\_\_ А. Ю. Шпакоўскі

Мінск 2014

## ДАДАТАК 2

### Установа адукацыі «БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ТЭХНАЛАГІЧНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ»

Факультэт Хімічнай тэхналогіі і тэхнікі

Кафедра Машыны і аппараты хімічных і сілікатных вытворчасцяў

Спецыяльнасць 1-36 07 01 Машыны і аппараты хімічных  
вытворчасцяў і прадпрыемстваў будаўнічых матэрыялаў

Спецыялізацыя 1-36 07 01 02 Машыны і абсталяванне  
прадпрыемстваў будаўнічых матэрыялаў і вырабаў

Зацвярджаю:

Загадчык кафедры

\_\_\_\_\_ В. П. Кавалёнак  
«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.

### ЗАДАННЕ да дыпломнага праекта Васільеву Антону Пятровічу

(прозвішча, імя, імя па бацьку)

1. Тэма праекта «Мадэрнізацыя пракатнай машыны ў вытворчасці пенашкла», зацверджана загадам па універсітэту ад «30» студзеня 2014 г. № 43.
2. Тэрмін здачы студэнтам закончанага праекта «12» чэрвеня 2014 года.
3. Зыходныя дадзеныя да праекту: Прадукцыйнасць – 3250 кг/гадз; шырыня стужкі шкла – 800 мм; таўшчыня стужкі шкла – 4–15 мм.
4. Змест тлумачальнай запісі (пералік пытанняў, якія падлягаюць распрацоўцы) Уводзіны. 1. Тэхналогія і абсталяванне вытворчасці пенашкла. 2. Аб'ект мадэрнізацыі. 3. Разлік і канструяванне пракатнай машыны. 4. Эксплуатацыя і рамонт пракатнай машыны.
5. Аўтаматызацыя і электрапрылад. 6. Мерапрыемствы па ахове працы і бяспечы жыццядзейнасці. 7. Эканамічны раздел. Заключэнне.
5. Пералік графічнага матэрыялу (з дакладным указаннем абавязковых чарцяжоў) 1. Тэхналагічная схема вытворчасці пенашкла – 1 ліст А1. 2. Зборачны чарцёж пракатнай машыны – 2 лісты А1. 3. Зборачны чарцёж рабочага валка – 2 лісты А1. 4. Чарцяжы дэталяў валка – 2 лісты А1. 5. Тэхналагічная карта дэмантажу пракатнай машыны – 1 ліст А1. 6. Прынцыповая схема аўтаматызацыі пракатнай машыны – 1 ліст А1. 7. Табліца тэхніка-эканамічных паказчыкаў мадэрнізацыі пракатнай машыны – 1 ліст А1.

6. Кансультанты па праекце з указаннем частак праекта, якія адносяцца да іх

Раздел	Кансультант
Эксплуатацыя і рамонт абсталявання	У. І. Корзун
Аўтаматызацыя вытворчасці	М. А. Якімовіч
Ахова працы і БЖД	Д. К. Журавель
Эканамічны раздел	Т. М. Ігнатава

7. Дата выдачи задання 03.02.2014.

Кіраўнік \_\_\_\_\_  
(подпіс)

Заданне прыняў да выканання \_\_\_\_\_  
(подпіс)

Каляндарны план

№	Назва этапаў дыпломнага праекта	Тэрмін выканання этапаў праекта	Заўвага
1	Тэхналогія і абсталяванне вытворчасці пеанашкла		
2	Аб'ект мадэрнізацыі		
3	Разлік і канструюванне пракатнай машины		
4	Эксплуатацыя і рамонт пракатнай машины		
5	Аўтаматызацыя і электрапрывад		
6	Мерапрыемствы па ахове працы і бяспечы жыццяздейнасці		
7	Эканамічны раздел		
8	Графічная частка		
9	Афармленне дыпломнага праекта		

Дыпломнік \_\_\_\_\_ Кіраўнік праекта \_\_\_\_\_  
(подпіс) (подпіс)

## ДАДАТАК 3

### Рэферат

Дыпломны праект уключае тлумачальную запіску аб'ёмам 112 старонак, якая змяшчае 25 малюнкаў, 8 табліц, 26 літаратурных крыніц і 2 дадаткі.

**ПРАКАТ, ПЕНАШКЛО, РОЛЬНЫ СТОЛ, ПРАКАТНЫ ВАЛ,  
ПРЫВАД, ВАЛОК, РАМОНТ, АЎТАМАТАЗАЦЫЯ, БЯСПЕКА,  
ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ**

У дыпломнім праекце пропанавана мадэрнізацыя пракатнай машины ў вытворчасці пенашкла. Мэта праекта – павышэнне прадукцыйнасці, зніжэнне энергавыдаткаў на працэс пракату шкла.

Указаная мэта дасягаецца шляхам замены існуючага прывада на больш просты, які складаецца з электрарухавіка, рэдуктара і клінараменай перадачы, а таксама мадэрнізацый сістэмы ахалоджвання пракатных валкоў. Дадзена аргументаванне выкарыстання такіх тэхнічных рашэнняў.

Праведзены разлікі пракатнага стану, мадэрнізуемага вузла і яго дэталяў; распрацаваны комплекс мерапрыемстваў па эксплуатацыі і рамонце машины; прыведзена і апісаны функцыянальная схема пракатнай машины; распрацаваны мерапрыемствы па ахове працы і бяспечы жыццядзейнасці; дадзена эканамічнае аргументаванне мадэрнізацыі пракатнай машины ў вытворчасці пенашкла.

Графічная частка праекта ўключае: тэхналагічную схему вытворчасці пенашкла – 1 ліст А1; зборачны чарцёж пракатнай машины – 2 лісты А1; зборачны чарцёж рабочага валка – 2 лісты А1; чарцяжы дэталяў валка – 2 лісты А1; тэхналагічная карта дэмантажу пракатнай машины – 1 ліст А1; прынцыповая схема аўтаматызацыі пракатнай машины – 1 ліст А1; табліца тэхніка-еканамічных паказчыкаў мадэрнізацыі пракатнай машины – 1 ліст А1.

## ЛІТАРАТУРА

1. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам: ГОСТ 2.105–95. – Введ. 01.07.1996. – Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1995. – 26 с.
2. Стандарт организации. Проекты (работы) дипломные. Требования и порядок подготовки, представление к защите и защиты. СТП БГТУ 001–2010. – Минск: БГТУ, 2010. – 239 с.
3. Единая система конструкторской документации. Форматы: ГОСТ 2.301–68. – Введ. 01.01.1971. – Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2007. – 2 с.
4. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем: ГОСТ 2.702–75. – Введ. 01.07.1977. – М.: ФГУП «Стандартинформ», 2008. – 19 с.
5. Кобрынец, В. П. Аўтаматыка, аўтаматызацыя і аўтаматызаваныя сістэмы кіравання тэхналагічнымі працэсамі: вучэб.-метод. дапаможнік па курсавому і дыпломнаму праектаванню для студэнтаў хімічна-тэхналагічных спецыяльнасцей / В. П. Кобрынец, В. Дз. Лебедзеў, У. Я. Максімаў. – Мінск: БДТУ, 2007. – 83 с.
6. Дипломное проектирование: мероприятия по охране труда и безопасности жизнедеятельности : учеб.-метод. пособие для студентов всех специальностей / В. Н. Босак [и др.]. – Минск: БГТУ, 2013. – 130 с.
7. Пасюк, М. Ю. Организация производства и управление предприятием: методические указания к курсовой работе по одноименной дисциплине и экономическому обоснованию дипломных проектов для студентов заочной и дневной формы обучения специальности 1-36 07 01 «Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов» / М. Ю. Пасюк, Е. И. Сидорова. – Минск: БГТУ, 2008. – 16 с.
8. Единая система конструкторской документации. Общие требования к чертежам: ГОСТ 2.109–73. – Введ. 01.07.1974. – М.: ФГУП «Стандартинформ», 2007. – 28 с.
9. Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах: ГОСТ 21.404–85. – Введ. 01.01.1986. – М.: ФГУП «Стандартинформ», 2007. – 108 с.
10. Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения:

ГОСТ 2.721–74. – Введ. 01.07.1975. – М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1987. – 57 с.

11. Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения: ГОСТ 2.755–87. – Введ. 01.01.1988. – М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1988. – 21 с.

12. Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах: ГОСТ 2.710–81. – Введ. 01.07.1981. – М.: ФГУП «Стандартинформ», 2008. – 9 с.

## **ЗМЕСТ**

<b>1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ .....</b>	<b>2</b>
1.1. Віды праектаў .....	4
1.2. Падрыхтоўка да праектавання .....	4
1.3. Кіраўніцтва дыпломным праектаваннем .....	5
1.4. Абарона дыпломнага праекта .....	6
<b>2. ЗМЕСТ ДЫПЛОМНАГА ПРАЕКТА .....</b>	<b>7</b>
2.1. Змест тлумачальнай запіскі.....	8
2.2. Змест графічнай часткі.....	17
2.3. Асаблівасці дыпломнага праекта з даследчай часткай .....	19
<b>ДАДАТАК 1.....</b>	<b>20</b>
<b>ДАДАТАК 2.....</b>	<b>22</b>
<b>ДАДАТАК 3.....</b>	<b>24</b>
<b>ЛІТАРАТУРА .....</b>	<b>25</b>

# **МАШЫНЫ І АБСТАЛЯВАННЕ ХІМІЧНЫХ ВЫТВОРЧАСЦЯЎ І ПРАДПРЫЕМСТВАЎ БУДАЎНЧЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ**

Метадычныя ўказанні

Складальнікі: **Вайцяховіч** Пётр Яўгенавіч  
**Грэбянчук** Павел Сяргеевіч  
**Місюля** Дзмітрый Іванавіч

Рэдактар  
Камп'ютарная вёрстка  
Карэктар

Выдавец:  
УА «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт».  
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,  
распаўсюдніка друкаваных выданняў  
№ 1/227 ад 20.03.2014.  
Вул. Свярдлова, 13а, 220006, г. Мінск.